

**Н**авінка. Кодэкс кананічнага права — адзін з асноўных прававых дакументаў каталіцкай царквы — упершыню выдадзены ў перакладзе з лацінскай на беларускую мову. Урачыстая прэзентацыя кнігі адбылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, піша БелТА. Як растлумачыў на прэзентацыі апостальскі нунцый у Рэспубліцы Беларусь арцыбіскуп Антэ Ёзіч, беларускі пераклад апубліканы з арыгінальнай лацінскай версіяй і ўключае ўсе папраўкі, якія каталіцкі касцёл унёс у апошнія гады, асабліва за час цяперашняга пантыфіката папы Францішка. Ён выказаў надзею, што выданне Кодэкса кананічнага права на беларускай мове аблегчыць вывучэнне Бібліі і заканадаўства касцёла, а таксама стане доказам імкнення каталіцкага касцёла ўключыцца ў рэальнасць, у якой ён жыве, узбагачаючы хрысціянскім духам для дабрабыту беларускага народа.